

Т.Я.Старасценка

Дзеяслоў. Неазначальная форма дзеяслова. Часы дзеяслова.

Варыянт 1

1. Падкрэсліце дзеясловы.

Акiян, коннiца, вучыцца, пiльнаваць, шэры, ад'ехаць, сядзець, бачыць, весялiць, лясны.

2. Закончыце фармулёўку.

Дзеясловы ў неазначальнай форме заканчваюцца на _____.

3. Змяніце дзеясловы на часах і запішыце.

Пісаў -- _____;

ліў -- _____;

мыў -- _____;

дзякаваў -- _____.

4. Запішыце дзеясловы ў будучым часе каб яны адказвалі на пытанне **што зробіць?**

Плыць -- _____;

часаць -- _____;

акружыць -- _____;

разумець -- _____.

5. Перакладзіце дзеяслоў **краснець** на беларускую мову (у цяперашнім часе), складзіце з ім сказ і запішыце.

_____.

Прозвішча, імя

Адзнака

Варыянт 2

1. Падкрэсліце дзеясловы.

Ён, абед, дажджлівы, чытаць, красаваць, перамагаць, старацца, я, перадрукоўваць, любіць.

2. Закончыце фармулёўку.

Дзеясловы ў неазначальнай форме не маюць

3. Змяніце дзеясловы па часах і запішыце.

Імчыць -- _____;

ляціць -- _____;

пераказвае -- _____;

звініць -- _____.

4. Запішыце дзеясловы ў прошлым часе, каб лчы адказвалі на пытанне што рабілі?

Прыбіраць -- _____;

фарбаваць -- _____;

умываць -- _____;

захапляцца -- _____.

5. Перакладзіце дзеяслоў *мечтаць* на беларускую мову (у цяперашнім часе), складзіце з ім сказ і запішыце.

_____.

Прозвішча, імя

Адзнака

Дзеяслоў. Змяненне дзеясловаў па асобах і ліках.
Правяпіс канчаткаў.

Варыянт 1

1. Падкрэсліце дзеясловы 1-й асобы множнага ліку.

Скажам, майструю, нясём, сечаце, напішуць, бачым, ідзём, ловіце, крочым, збіраем.

2. Закончыце фармулёўку.

Змяненне дзеясловаў па асобах і ліках называецца

3. Устаўце ў канчаткі дзеясловаў прапушчаныя літары, абазначце канчаткі.

Лета набіра.. сілы. Возера, здаецца, ляж..ца у цудоўнай аправе.
Гамон..ць лёгка каласы. Яны нібы прос..ць спагады ў часы свайго
красавання. Хлебны пах прыемна казыч.. ноздры. Усё нібы гамон..ць з табою.

4. Змяніце па асобах у адзіночным і множным ліку (праспрагайце)
дзеяслоў **засяваць**. Абазначце канчаткі.

_____.

5. Перакладзіце на беларускую мову дзеяслоў **искать** у 2-й асобе
множнага ліку, складзіце з ім сказ і запішыце.

_____.

Прозвішча, імя

Адзнака

Варыянт 2

1. Падкрэсліце дзеясловы 2-й асобы множнага ліку.

Зберажэш, вяжаце, кладзяце, сябруем, аднесяце, пабеліш, трапляеце, рэжаце, убачыце, можам.

2. Закончыце фармулёўку.

Асоба _____ і _____ лік _____ дзеяслова _____ вызначаюцца _____ па _____.

3. Устаўце ў канчаткі дзеясловаў прапушчаныя літары, абазначце канчаткі.

Сонца ўзыходз..ць неяк нечакана. Спачатку заірдзе.. на ўсходзе вузенькая палоска святла. Лёгкая чырвань зайгра.. на вершалінах бору. Сонечныя зайчыкі ляг..ць на спакойныя хвалі ракі, а потым кін..ць свае ўсмешкі ў шыбіны вясковых хат. Сонца ніколі не зойдз.. у хату, папярэдне не пастукаўшыся ў дзверы.

4. Змяніце па асобах у адзіночным і множным ліку (праспрагайце) дзеяслоў **расказаць**. Абазначце канчаткі.

_____;
_____;
_____;
_____;
_____;
_____;
_____.

5. Перакладзіце на беларускую мову дзеяслоў **бежаты** у 2-й асобе множнага ліку, складзіце з ім сказ і запішыце.

_____.

Прозвішча, імя

Адзнака